

Долар ЗША	8410,00 ▲
Еўра	10320,00 ▲
Рас. руб.	256,00 ▲
Укр. грыўня	1041,10 ▲



Выдаецца
 з 9 жніўня 1917 г.



БЕЛАРУСЬ І КІТАЙ МАЮЦЬ НАМЕР РАЗВІВАЦЬ УЗАЕМАДЗЕЙННЕ Ў ВАЕННАЙ СФЕРЫ

Беларусь выступае за далейшае паглыбленне ваеннага супрацоўніцтва з Кітаем. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 ліпеня на сустрэчы з намеснікам старшыні Цэнтральнага ваеннага савета Кітайскай Народнай Рэспублікі, членам Палітбюро Цэнтральнага камітэта Кампартыі Кітая генерал-палкоўнікам Сюй Цайхоу, паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Кіраўнік дзяржавы ў пачатку сустрэчы з кітайскім госцем перадаў самы добры пажаданні Старшыні КНР Ху Цзіньтаа. «Перадайце яму, што мы помнім тую вялікую падтрымку і дапамогу, якую ён асабіста аказаў і аказвае нашаму народу», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт пазітыўна ацаніў узровень беларуска-кітайскага ваеннага ўзаемадзейня. «Мне вельмі прыемна сёння прымаць дэлегацыю Кітайскай Народнай Рэспублікі, вас, члена Палітбюро ЦК КПК. У мяне ёсць магчымасць ад усёй душы падзякаваць вам за вялікую дапамогу і падтрымку, якую вы аказваеце не толькі нашай арміі, але і краіне», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі, звяртаючыся да кітайскага госця. **СТАР 2**

ЦЫТАТА ДНЯ



Дэвід ФОЛКНЕР, заснавальнік і дэкан Magna Carta College (Оксфард, Вялікабрытанія):

«У Беларусі створаны ўсе ўмовы для атрымання якаснай адукацыі. Напашаны сур'ёзны навуковы і педагогічны патэнцыял, створана сістэма цеснай сувязі адукацыйнага працэсу з практыкай. А гэта асабліва важна для інавацыйнага развіцця краіны, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, эканоміка якой з'яўляецца ў высокай ступені адкрытай».

ISSN 1990 - 763X



■ Ёсць праблема

РАБОЧЫЯ СТАЛОВЫЯ: ЯКАСЦЬ ЕЖЫ — СА ЗНАКАМ МІНУС, РАСЦЭНКІ — СА ЗНАКАМ ПЛЮС...

Гарачы абед на працы — зусім не раскоша. На працоўным месцы чалавек праводзіць траціну свайго часу, і калі ён не ўжывае пры гэтым гарачую ежу, то значна хутчэй стамляецца, ды і са здароўем могуць пачацца праблемы. Таму кіраўнік нашай дзяржавы ў студзені 2011 года даручыў Савету Міністраў, аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму на працягу 2 гадоў прыняць меры па развіцці паслуг грамадскага харчавання на прадпрыемствах і ў арганізацыях рэспублікі. Як выконваецца гэтае даручэнне? Праверка Дзяржкантролем шэрагу працоўных сталовых паказала: **СТАР 7**

■ Эканоміка

РОСТ ЭКСПАРТУ НЕ ШКОДЗІЦЬ НАСЫЧЭННЮ ЎНУТРАНАГА РЫНКУ

Станоўчае сальда знешняга гандлю краіны склала звыш 3 млрд долараў за 5 месяцаў 2012 года. Пра гэта на брыфінгу паведамліла Вольга СЯМАШКА, начальнік аналітычнага цэнтру Навукова-даследчага інстытута эканомікі Міністэрства эканомікі. Прычым сальда знешняга гандлю краіны павялічылася як за кошт знешнегандлёвых аперацый па таварах, так і за кошт аперацый па паслугах: па таварах сальда склала плюс 1,7 млрд долараў, па паслугах — плюс 1,3 млрд долараў.

— Эканоміка нашай краіны з'яўляецца адкрытай, судносіны экспарту і ВУП складаюць звыш 60%, таму ад збалансаванасці знешняга гандлю залежаць шмат якія макраэканамічныя паказчыкі. Была пастаўлена задача выйсці ў гэтым годзе на станоўчае сальда ў памеры не менш за 1,5 млрд долараў. Дасягнуць гэтага магчыма шляхам аптымізацыі імпарту і нарошчвання экспарту.

Па словах Вольгі Сямашкі, працягваецца ўстойліва тэндэнцыя перавышэння тэмпаў росту экспарту над тэмпамі росту імпарту. **СТАР 3**

■ Лондан-2012

ПЫТАННІ І АРЬЕНЦЫРЫ КАМАНДЫ КАНДРАЦЬЕВА

Алімпіяда — падзея, значная для нас не толькі чарговай прысутнасцю на ёй беларускай дэлегацыі. Гэтым разам да галоўных стартаў чатырохгоддзя ўпершыню рыхтуецца наша футбольная алімпійская зборная. Карэспандэнт «Звязды» наведаў адмысловую прэс-канферэнцыю Георгія Кандрацьева, галоўнага трэнера зборнай, і пабываў на заключнай трэніроўцы каманды перад вылетам у Злучанае Каралеўства.

У адрозненне ад іншых спартсменаў, для футбалістаў гульня распачнуцца раней афіцыйнага адкрыцця Алімпіяды. Ужо 26-га ліпеня беларусы ў Ковентры сустрэнуцца з камандай Новай Зеландыі, а пасля згуляюць з яшчэ двума прадстаўнікамі квартэта «С» — са зборнымі Бразіліі і Егіпта. Рыхтавацца да адказных матчаў наша «алімпійка», у складзе якой 22 футбалісты, будзе ў брытанскім мястэчку Калчэстар.

— Безумоўна, мы ведаем базу, на якой будзем рыхтавацца да Алімпіяды, — адказвае на пытанне карэспандэнта «Звязды» Кандрацьеў. — Я на ёй не быў, аднак Ілья Беланоўскі, менеджар зборнай, усё знайшоў у інтэрнэце. І ўсе патрабаванні, якія мы прад'явілі да гэтага комплексу, рэалізаваны на вельмі добрым узроўні. Не горш, чым у Германіі, дзе мы рыхтаваліся раней, а можа, нават і лепш.

Галоўная адметнасць алімпійскага футбольнага першынства — узроставы цэнз. Кожны ўдзельнік на матч павінен прадставіць заяўку, у якой 15 з 18 гульцоў павінны быць народжанымі не раней чым 1-га студзеня 1989 года. **СТАР 5**

■ У добры шлях, фестываль!

СУМНА НЕ БУДЗЕ!

Сёння вечарам афіцыйна стартуе

XXI Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску»

Па добрай традыцыі яшчэ да пачатку цырымоніі адкрыцця фестывалю ў Летнім амфітэатры праходзяць сольныя канцэрты «зорак». Сёлета марафон «зорных» канцэртаў адкрыла Валерыя. Білеты каштавалі ад 160 да 300 тысяч рублёў. Як заўсёды, спявачка прыехала на «базар» са сваім мужам і прадзюсарам Прыгожыным. Ён суправаджаў жонку на мыліцах, бо пашкодзіў нагу. У свае 50 Валерыя выглядае

на ўсе 100 — у сэнсе цудоўна. Публіка літаральна заваліла спявачку кветкамі. У фестывальнай службе, якая адказвае за прыём «зорак», паведамлілі, што Валерыя з мужам прыляцелі на арандаваным самалёце ажно з Жэневы.

Учора ў Летнім амфітэатры выступіў Аляксандр Разенбаум (кошт білетаў такі ж). Як падкрэслілі ў дырэкцыі фестывалю, яго «сольнік» на 100 працэнтаў «жывы» —

маецца на ўвазе, што Аляксандр спявае без фанграмы.

Сімфа-рокавая праграма «Ураган» была прадстаўлена ў канцэртнай зале «Віцебск» Прэзідэнцкім аркестрам Рэспублікі Беларусь (мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Віктар Бабарыкін). Спявалі Георгій Калдун і Яўген Слуцкі. Самыя дарагія білеты каштавалі 70 тысяч рублёў. **СТАР 5**



Фота БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ І КІТАЙ МАЮЦЬ НАМЕР РАЗВІВАЦЬ УЗАЕМАДЗЕЯННЕ Ў ВАЕННАЙ СФЕРЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што склаліся вельмі добрыя адносіны паміж кіраўніцтвам беларускага Міністэрства абароны і кітайскага ваеннага ведамства: «Я хацеў бы, каб гэтыя адносіны развіваліся і паглыбляліся».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў вялікі асабісты ўклад Сью Цайхоу ў паглыбленне адносін паміж ваеннымі ведамствамі Беларусі і КНР. «Гэта не толькі словы падтрымкі, але і канкрэтная дапамога, якая была прадэманстравана на ваенным парадзе на Дзень Незалежнасці», — сказаў кіраўнік дзяржавы, маючы на ўвазе кітайскія ваенныя аўтамабілі, перададзеныя Узброеным Сіламі Беларусі.

Прэзідэнт падкрэсліў, што за вялікі асабісты ўклад у развіццё беларуска-кітайскага ваеннага супрацоўніцтва было прынята рашэнне аб узнагароджанні Сью Цайхоу ордэнам Дружбы народаў.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што нячаста высокай дзяржаўнай узнагароды Беларусі бываюць удастоены прадстаўнікі іншых дзяржаў. «Вы знаходзіцеся ў гэтым невялікім шэрагу ўзнагароджаных», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка, уручаючы ордэн Дружбы народаў Сью Цайхоу.

Кітайскі госьць падкрэсліў, што ўручана ўзнагарода — гэта ацэнка не толькі асабіста яго дзейнасці, але і абароннага ведамства Кітая ў супрацоўніцтве з Беларуссю. «Гэта сведчанне вашага вялікага даверу і разумення», — сказаў кітайскі госьць.

Намеснік старшыні Цэнтральнага ваеннага савета КНР перадаў ад імя Ху Цзіньтаа самыя добрыя пажаданні і цёплае прывітанне беларускаму народу і беларускаму лідару. Сью Цайхоу падкрэсліў, што Кітай і далей будзе ўмацоўваць дружбу і супрацоўніцтва з Беларуссю.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«ПРЫРОСТ ПРАДУКЦЫЙНАСЦІ ПРАЦЫ — АСНОВА ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ КРАІНЫ»

Прырост прадукцыйнасці працы з'яўляецца асновай для якаснага паляпшэння эканамічнага стану краіны і рэальным фундаментам для павышэння дабрабыту людзей. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод заслужаным людзям краіны.

Звяртаючыся да ўдзельнікаў цырымоніі, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што дасягненні кожнага з іх прымнажаюць матэрыяльнае і культурнае багацце Айчыны. Словы падзякі Аляксандр Лукашэнка адрасаваў прадстаўнікам прамысловай галіны, якая ў гэтым годзе паказвае добрыя тэмпы прыросту вытворчасці — больш за 7 працэнтаў у параўнанні з мінулым годам. «І самае галоўнае — прырост прадукцыйнасці працы склаў больш за 10 працэнтаў. А гэта аснова для якаснага паляпшэння эканамічнага становішча краіны і рэальны фундамент для павышэння дабрабыту людзей. Калі расце прадукцыйнасць працы, вырастаюць і даходы насельніцтва, — сказаў Прэзідэнт. — Важна адзначыць, што ў авангардзе гэтых становаўчых тэндэнцый знаходзяцца працоўныя калектывы прадпрыемстваў машынабудаўнічай галіны».

У прыватнасці, кіраўнік дзяржавы павіншаваў работнікаў ААТ «Амкадор» з прысуджэннем ім узнагарод за ўклад у развіццё айчыннага машынабудавання. «Гэтым прадпрыемствам паспяхова выконваюцца асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Аб эфектыўнасці работы сведчаць такія факты: сярэднегадвы прырост аб'ёму вытворчасці за два гады склаў 30 працэнтаў, пры гэтым ён быў атрыманы за кошт павелічэння прадукцыйнасці працы. Дасягнута добрая дынаміка абнаўлення выпускаемай прадукцыі, нарошчваная экспарту і забеспячэнне дадатнага знешнегандлёвага сальда», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

За высокія вытворчыя паказчыкі медалямі «За працоўныя заслугі» ўзнагароджаны рабочыя завода «Магілёўтрансмаш» ААТ «Мінск аўтамабільны завод».

«Не толькі машынабудаўнікам, але і кожнаму прысутнаму ў зале ёсць чым ганарыцца. Аб гэтым пераканаўча сведчаць вынікі вашай работы. Як, напрыклад, флагману нашай аграрнай галіны — СВК «Агракамбінат «Сноў», — заўважыў Прэзідэнт. — Гэта гаспадарка — узор высокай культуры земляробства, развітой жывёлагадоўлі і перадавых тэхналогій. За такімі буйнымі гаспадаркамі будучыня».

Дзяржузнагароды таксама былі ўручаны вялікай групе кіраўнікоў рэгіянальных аддзяленняў Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў. Гэта арганізацыя нядаўна адзначыла 25-годдзе з дня ўтварэння.

Цёплыя словы ўдзячнасці Аляксандр Лукашэнка выказаў педагогам, якія выхавалі і падрыхтавалі нямала кваліфікаваных кадраў. На цырымоніі прысутнічалі лепшыя настаўнікі сістэмы сярэдняй і вышэйшай адукацыі.

«Усе мы ведаем, што аснова моцнай і эфектыўнай дзяржавы — законнасць і правапарадак. Таму асабліва падзяка тым, хто прысвяціў сваё жыццё барацьбе з негатыўнымі праявамі нашага грамадства. За гэта лепшыя супрацоўнікі ўдастоены ганаровых званняў «Заслужаны работнік органаў пракуратуры Рэспублікі Беларусь», — прадоўжыў кіраўнік дзяржавы.

Кар. БЕЛТА.

БЕЛАРУСЬ ПРАПАНАВАЛА СУСВЕТНАМУ БАНКУ АБМЕРКАВАЦЬ НОВУЮ СТРАТЭГІЮ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Аб гэтым заявіў учора прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч на сустрэчы з дырэктарам аддзела Беларусі, Малдовы і Украіны Сусветнага банка Чымяя Фанам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Кіраўнік беларускага ўрада прапанаваў Чымяя Фану разгледзець пытанні, якія маюць узаемны інтарэс. «Мяне цікавіць пытанне па новай стратэгіі Сусветнага банка і Беларусі, таму што старая скончылася ў 2011 годзе. Я думаю, мы маглі б абмеркаваць механізмы, падыходы і асноўныя пытанні новай стратэгіі з улікам вашай справядзачы (краінавага эканамічнага мемарандума. — **Заўвага БЕЛТА**)», — удакладніў Міхаіл Мясніковіч.

Ён нагадаў аб сваёй нядаўняй сустрэчы з місіяй МВФ. «Яе кіраўнік не выключае распрацоўку праграмы фонду з Беларуссю, таму нам трэба сінхронна працаваць і з групай Сусветнага банка», — адзначыў прэм'ер-міністр.

Міхаіл Мясніковіч падкрэсліў, што ўсе рэформы, рэка-

мендаваныя Сусветным банкам, у тым ліку структурныя, у Беларусі рэалізуюцца з улікам спецыфікі сацыяльна-эканамічнай рынкавай эканомікі краіны. «Для мяне якая для кіраўніка ўрада перш за ўсё важны эканамічны рост. У першым паўгоддзі 2012-га тэмпы росту ВУП склаў 102,9 працэнта да высокай базы мінулага года, якая дасягнула амаль 111 працэнтаў», — дадаў ён.

Кіраўнік урада закрануў і пытанні, узятыя 10 ліпеня падчас абмеркавання краінавага эканамічнага мемарандума, падрыхтаванага экспертамі Сусветнага банка. Міхаіл Мясніковіч назваў некаторыя сумненні экспертаў наконт развіцця эканомікі Беларусі не зусім аб'ектыўнымі. Прэм'ер-міністра таксама здзівілі некаторыя заявы, якія датычацца ўзроўню беспрацоўя ў Беларусі. «У нас практычна па ўсіх спецыяльнасцях сёння дэфіцыт працоўных рэсурсаў, і мы прымаем меры, каб новыя працоўныя месцы яшчэ ствараць, прычым з высокай выпрацоўкай, высокім узроўнем дабаўленай вартасці», — падкрэсліў

ён. Прамысловасць Беларусі таксама дэманструе высокі рост: за першае паўгоддзе тэмпы росту склаў 108,5 працэнта. Тэмпы росту сельскай гаспадаркі дасягнуў 105,1 працэнта, экспарту — 134,3 працэнта. Палепшыліся і якасныя паказчыкі: удзельная вага інавацыйнай прадукцыі дасягнула 17,4 працэнта. Гэта добры паказчык, падкрэсліў Міхаіл Мясніковіч. «Рэальныя даходы — 103,3 працэнта, і гэта пры зніжэнні падатковай нагрукі. Сёння падаткі ў нас складаюць 98 працэнтаў да ўзроўню 2011 года», — дадаў ён. На думку прэм'ер-міністра, у час работы над новай стратэгіяй павінны ўлічвацца гэтыя паказчыкі.

У сваю чаргу Чымяя Фан адзначыў, што ўсе 20 гадоў узаемадзеяння, нягледзячы на пэўныя ўзлёты і падзенні, Сусветны банк вёў з Беларуссю канструктыўны дыялог. «Я рады таму, што падтрымка, якую мы аказваем Беларусі, дала магчымасць атрымаць вынікі, якія садзейнічаюць павышэнню дабрабыту жыхароў Беларусі», — сказаў ён.

Віктар ГУМІНСКІ:

«Замест дыялогу — дыктат і ўльтыматум»

Беларускія парламентарыі расказалі пра вынікі XXI штогадовай сесіі Парламенцкай асамблеі АБСЕ.

Тэма сёлетняй сесіі, якая прайшла ў Манакі з 5 па 9 ліпеня: «АБСЕ — зменлівы рэгіён». Ёй былі прысвечаны абмеркаванні ва ўсіх трох камітэтах арганізацыі: камітэце па палітычных пытаннях і бяспецы, камітэце па эканамічных пытаннях, навуцы, тэхналогіі і навакольным асяроддзі і камітэце па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. З беларускага боку ў сесіі ўдзельнічала парламенцкая дэлегацыя з трох чалавек на чале з намеснікам старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Віктарам ГУМІНСКІМ.

— Наша дэлегацыя актыўна ўдзельнічала ў прыняцці ўсіх рэзалюцый, як асноўных, так і дадатковых, — расказаў журналістам на прэс-канферэнцыі, прысвечанай вынікам сесіі, Віктар Гумінскі. — Прапановы ад Беларусі былі ўлічаны ў рэдакцыі вынікавага дакумента. Мы ўнеслі таксама свой праект рэзалюцыі ў камітэт па эканамічным блоку пытанняў — «Садзейнічанне выкарыстанню новых і аднаўляльных крыніц энергіі». Ён быў шырока падтрыманы і без заўваг зацверджаны на пленарным пасяджэнні Парламенцкай асамблеі.

Правядзенне гэтага дакумента Віктар Гумінскі назваў поспехам работы беларускай дэлегацыі. «Рэзалюцыя адкрывае магчымасці для інвестыцый у гэтую сферу, для развіцця новых тэхналогій і перш за ўсё, для супрацоўніцтва дзяржаў — удзельніц АБСЕ, — сказаў ён. — Гэта вельмі важна для Беларусі, якая вымушана купляць вуглевадароды».

Другую рэзалюцыю, якая датычылася нашай краіны, віцэ-спікер ніжняй палаты беларускага парламента назваў антыбеларускай. Яе аўтар — спадар Тоні ЛОЙД, прадстаўнік Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі.

— Нічога новага мы ў ёй не пачулі, — заўважыў Віктар Гумінскі. — І нягледзячы на тое, што асобныя кіраўнікі АБСЕ заклікаюць да дыялогу, яна дэманструе якраз адваротнае. Рэзалюцыя практычна літара ў літара паўтарае адпаведную рэзалюцыю Еўрапарламента і Парламенцкай Асамблеі Савета Еўропы. Чарговы раз былі прапанаваны такія формы работы з Беларуссю, як дыктат, ціск, ультыматум, эканамічныя санкцыі, візавыя абмежаванні, змешванне спорту і палітыкі. Апроч іншага, тэкст спадара Лойда не адпавядаў рэальнасці, меў фактычныя памылкі.

Беларускія парламентарыі заклікалі сваіх калег з іншых краін не галасаваць за гэты дакумент. Тым не менш большасцю галасоў рэзалюцыя была прынятая. Супраць яе, акрамя прадстаўнікоў Беларусі, прагаласавалі Расія, Украіна, Азербайджан, Армения і Таджыкістан. Некалкі парламентарыяў устрымаліся, шэраг краін не браў удзел у галасаванні. Там не менш Віктар Гумінскі заўважае, што значная колькасць парламентарыяў пасля галасавання падыходзілі да беларускіх калег і выказвалі словы таварыскай падтрымкі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ПЕРШАГА НАМЕСНІКА
МЭРА МІНСКА
ЗАТРЫМАЛІ

ЗА АТРЫМАННЕ ХАБАРУ

Аб гэтым паведаміў учора журналістам Генеральны пракурор Беларусі Аляксандр Канюк.

Паводле слоў Аляксандра Канюка, інфармацыя аб затрыманні першага намесніка мэра Мінска Ігара Васільева пацвярджаецца. Ён затрыманы за атрыманне хабару (арт. 430 КК Беларусі).

БЕЛТА.

ДАПАМОГА
ПРЫЙШЛА З НЯБЁСАЎ

Сем сутак правёў у лесе 87-гадовы жыхар Бешанковіцкага раёна.

Сітуацыя ўскладнялася тым, што мужчына, інвалід па зроку, да таго ж яшчэ з'яўляецца і глуханямым.

— На пятыя суткі пошукаў звярнуліся па дапамогу ў вучэбны цэнтр ДТСААФ па верталёт, — паведамілі ва УУС Віцебскага аблвыканкама. Мужчына быў знойдзены ў лясным масіве недалёка ад аўтатрасы Віцебск — Бешанковічы. З-за агульнай слабасці, абязводжвання і пераахладжэння ён не мог перасоўвацца і ляжаў у траве. Мужчына быў узяты на борт верталёта і перададзены медыкам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

■ Парламенцкія выбары-2012

ГРАМАДСКІЯ АБ'ЯДНАННІ ЗАНЯЛІ 61,2% МЕСЦАЎ У АКРУГОВЫХ КАМІСІЯХ

9 ліпеня прайшло фарміраванне акруговых выбарчых камісій. Мікалай Лазавік, сакратар Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, расказаў учора пра вынікі і далейшыя дзеянні ЦВК.

Партыі былі больш актыўнымі,
чым мінулы раз

Усяго сфарміравана 110 акруговых выбарчых камісій. «У гэтую выбарчую кампанію значна ўзрасло прадстаўніцтва палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. На мінулых выбарах ад грамадскіх аб'яднанняў было толькі 35,5% (цяпер — 61,2%). Да таго ж на гэтых выбарах зусім няма прадстаўнікоў ад органаў, якія фарміруюць акруговыя камісіі. У іх цяпер няма такога права», — падкрэсліў Мікалай Лазавік. Удзел апазіцыйных палітычных партый таксама больш высокі, чым у мінулыя выбары. У 2008-м ад агульнай колькасці акруговых камісій апазіцыйныя прадстаўнікі складалі 1,96%, цяпер — 3,43%.

Колькі каго ў камісіях?

Ад грамадскіх аб'яднанняў усяго быў уключаны 661 чалавек — 46,2%. У тым ліку: «Белая Русь» — 106 (7,4%), БРСМ — 86 (6%), Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў — 82 (5,7%), Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі — 206 (14,4%), іншыя грамадскія аб'яднанні — 181 (12,7%). Ад грамадзян — 409 чалавек (28,6%). Ад працоўных калектываў — 146 (10,2%). Ад грамадскіх аб'яднанняў усяго 875 (61,2%), сярод якіх ад палітычных партый — 214 (15%).

Ці можна будзе праводзіць пікетаванне?

«Пікеты па зборы подпісаў можна будзе арганізоўваць нават без узгаднення з мясцовымі ўладамі, якія толькі вызначылі месцы, дзе праводзіць пікеты забаронена, — заявіў Мікалай Лазавік. — Напрыклад, у Мінску нельга будзе пікетаваць на чатырох плошчах (Кастрычніцкай, Незалежнасці, Перамогі і Прывакзальнай), каля адміністрацыйных будынкаў і некаторых іншых месцаў».

Ці шмат будзе гасцей на выбарах?

Сакратар ЦВК сцвярджае, што прыедзе шмат назіральнікаў з розных краін і арганізацый. У першую чаргу — з дзяржаў СНД. Аднак Мікалай Лазавік хацелася б некаторых запрошаных гасцей і не бачыць: «Я ўнутрана не згодны з рашэннем кіраўніцтва нашай краіны аб тым, што запрасілі місію АБСЕ. Але як законапашульняны грамадзянін я буду выконваць гэтыя патрабаванні, каб забяспечыць годныя ўмовы працы ўсіх місій, якія будуць. Рэч у тым, што я зняверыўся ў аб'ектыўнасці заключэнняў, якія рытууюцца місіяй АБСЕ».

Як пройдуць тэледабаты?

«Тэледабаты будуць праводзіцца ў запісы, — расказаў прадстаўнік ЦВК. — Аднак ніякай афіцыйнай цензуры не будзе. Проста выступленні павінны будзе адпавядаць закону аб СМІ. Таму, калі будуць прысутнічаць нейкія парушэнні, то за іх будзе адказваць рэдакцыя, а значыць будзе толькі мінімальная рэдактура са згоды ўдзельнікаў».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

РОСТ ЭКСПОРТУ НЕ ШКОДЗІЦЬ НАСЫЧЭННЮ ЁНУТРАНАГА РЫНКУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Яна адзначыла, што экспарт расце не толькі ў вартасным выражэнні, але і ў фізічным — штуках і тонах. Так, у 2012 годзе істотна павялічыліся фізічныя аб'ёмы паставак на экспарт грузавых аўтамабіляў, малака і малочнай прадукцыі, хімічнай прадукцыі, палімераў, этылену, сельскагаспадарчай тэхнікі і інш. Але Беларусь, як лічыць Вольга Сямашка, паспяхова карыстаецца і кан'юктурай на сусветных рынках: больш чым на 20% зафіксавана павышэнне сярэдніх экспартных цэн на сядзельныя цягачы, шыны і калійныя ўгнаенні.

Марына МАРКУСЕНКА, загадчык сектара грашова-крэдытнага рэгулявання Інстытута эканомікі НАН Беларусі, расказала, што ў 2012 годзе пазітыўна развіваецца экспарт нафтапрадуктаў, растваральнікаў і разбаўляльнікаў, змазачных масел, грузавых аўтамабіляў, трактароў. А вось што тычыцца калійных ўгнаенняў, то фізічныя аб'ёмы іх паставак і выручка скараціліся. Наогул, па словах Марыны Маркусенкі, захоўваецца вельмі высокая

таварная канцэнтрацыя беларускага экспарту — 59% ад агульнага аб'ёму экспарту краіны прыходзіцца на 6 ключавых пазіцый. Так, напрыклад, у структуры экспарту за 2012 год удзельная вага нафтапрадуктаў складае каля 33,6%, растваральнікаў і разбаўляльнікаў — 10,4%, змазачных матэрыялаў — каля 4%. Цікава, што ў геаграфічнай структуры экспарту перавышае ўдзельная вага краін ЕС над удзельнай вагой краін Мыйтнага саюза: у краіны Мыйтнага саюза доля экспарту складала 31,9%, у краіны ЕС — 47,1%. А вось што тычыцца імпарту, то яго доля з краін Мыйтнага саюза складае 65,1%, а з краін ЕС — 17,1%.

Вольга Сямашка падкрэсліла, што істотны рост экспарту не адбываецца на ўнутраным рынку краіны: апошні забяспечаны ўсімі неабходнымі таварамі ў поўным аб'ёме. Яна лічыць, што «далейшае нарошчванне экспарту дазволіць рэалізаваць планы эканамічнага развіцця краіны, забяспечыць збалансаваны рост эканомікі і павялічыць дабрабыт беларускага народа».

Павел БЕРАСНЕЎ.



Па звестках гідраметэра-палагічнага цэнтра, на метэастанцыі ў абласным цэнтры з 18 да 21 гадзіны 10 ліпеня зарэгістравана выпадзенне 59 мм ападкаў (пры сярэднямесячнай норме 87 мм). Быў створаны гарадскі штаб па ліквідацыі надзвычайнага здарэння. З-за моцнага дажджу прыпыніўся рух транспарту на 5 тралейбусных і 10 аўтобусных маршрутах. У цэнтры горада па вуліцы Пралетарскай узровень вады ў некато-

рых месцах дасягнуў 70 см, на дарозе спыніліся 5 аўтобусаў і легкавы аўтамабіль, у якіх знаходзіліся пасажыры. Вызваляць 40 чалавек давялося выратавальнікам, якія выкарыстоўвалі для гэтай мэты тэхніку ЖКГ Гомеля і лодкі ўпраўлення МНС. Супрацоўнікі ДАІ буксіравалі 5 аўтобусаў і легкавік з вуліцы Б.Хмяльніцкага. Сумесна з рабочымі ЖКГ праводзіліся работы па адпампоўцы вады і ачыстцы ліўневых каналізацый — у тым ліку і

ТРАПІЧНЫ ЛІВЕНЬ НАКРЫЎ ГОМЕЛЬ

За тры гадзіны ў Гомелі выпала амаль 2/3 месячнай нормы ападкаў

па цэнтральнай вуліцы Гомеля — Савецкай. Між іншым, тут, якраз насупраць будынка цырка, адбыўся прывал дарогі па паласе руху памерам 1,5x1,5 м. У абласным упраўленні МНС паведамілі, што паступалі паведамленні аб затапленні цокальных паверхняў устаноў, арганізацый, крамы. Затапіла 15 падвальных памяшканняў шматпавярховых і прыватных дамоў. На шчасце, абшлось без ахвяр.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

■ Спёка!

НЕ ТРЭБА МНЕ БЕРАГ ТУРЭЦКІ...

Адпачываць у далёкія краіны цягне прага экзотыкі і прапановы адпачынку з пазнакай «усё ўключана». А якія радасці знойдуць беларусы, што аддалі перавагу айчынным пляжам? Каб пра гэта даведацца, карэспандэнты «Звязды» наведалі некаторыя месцы адпачынку ў сталіцы і ваколцах. Адпачыць тут можна наступным чынам...

Актыўна і з густам

Вадасховішча Дразды. Усяго тут 8 пляжаў. У кожнага свая спецыфіка, свае плюсы і мінусы. Напрыклад, пляж № 2 спадабаецца маладым сем'ям, бо ён абсталяваны дзіцячай спартпляцоўкай. Аднак мы звярнулі ўвагу на пляж № 8, адзін з самых вялікіх у Драздах.

Галоўная яго адметнасць — наяўнасць спартыўнага інвентару, дакладней, валебольнай сеткі. Яна ўсяго адна, але гэта не замінала людзям гуляць з мячом проста ў вадзе. Пляцоўка даволі вялікая, і перажываць, што апынешся са сваім мячом у адзіноце, не варта.

— Хлопцы, ці можна да вас далучыцца? — пытаемся.

— Без праблем. Толькі дачакайцеся чаргі. — Нешматслоўна, але нас прымаюць у «лігу» мясцовых валебальнікаў.

Гуляюць у валеболь тут несур'ёзна — хутчэй, проста перакідаюць адно аднаму мяч. Увесь спартыўны інвентар — а тут патрэб-

ны толькі мяч — наведвальнікі прыносяць з сабой.

Ніякай дыскрэдытацыі па палавой прыналежнасці на імправізаванай пляцоўцы няма: толькі дзяўчаты зрэдку пасмейваюцца з хлопцаў, якія няўдала прымаюць мяч. Дарэчы, ёсць тут і заўзятары. На траве побач смяюцца і пляскаюць у далоні сябры і сяброўкі гульцоў.

Пагуляць у нас атрымалася нядоўга. У трыццаціградусную спёку вельмі хутка адчулі сябе заморанымі і вырашылі акунуцца ў вадку. Прынамсі, «цякучка кадраў» у мясцовых каманд зашкальвае...

Пляж займае вялікую плошчу. Лес, у адрозненне ад астатніх пляжаў у Драздах, застаецца збоку, таму тут увесь дзень свеціць сонца. Дарэчы, калі сонца надакучыла, а ў вадку лезці не хочацца, можна схавацца ў яго ценю. Наведвальнікі ў асноўным прыходзяць сюды пешшу, хаця побач ёсць невялікая аўтастанка. Менавіта таму свабодных месцаў на ёй дастаткова. Увогуле, ідэальны варыянт — прыязджаць сюды на ўласным транспарце, бо да аўтобусага прыпынку ісці прыйдзецца доўга.

Пясчаным пляж назваць складана: палоска пяску не адыходзіць ад вады далей, чым на 3 метры. Усе прысутныя размяшчаюцца на траве. Тут жа некаторыя з іх гатуюць шашлык. Для гэтага можна арандаваць мангал. Астатнія прыносяць ежу і пітво з сабой: бліжэйшая крама знаходзіцца на аўтазапраўцы ў 10 хвілінах хады.

Пляж абсталяваны ўсім самым неабходным для адпачынку: тут ёсць кабінкі для пераапраанання, грамадскія прыбіральні, сметніцы. Складана толькі з напіткамі. Адначасова можна пагуляць у валеболь, пакатацца на катамаране ці зрабіць шашлык. Наведвальнікі паводзяць сябе вельмі спакойна, ніякіх інцыдэнтаў за 6 гадзін на пляжы не было. Двойчы побач з адпачывальнікамі праязджаў міліцэйскі патруль.

— З дзяцінства жыву ў мікрараёне Вясянкі, — расказвае адзін з наведвальнікаў, Максім Баранаў, — і яшчэ з таго часу люблю менавіта тут адпачываць. Раней на пляжы зусім не было інфраструктуры — адзін пясоч. А цяпер мы кожныя выхадныя з сябрамі прыязджаем сюды, каб падыхаць свежым паветрам, пакупацца, пазагараць і пакідаць мячык. Вядома, гэта не Маямі, але я ўсім задаволены, мне тут падабаецца.

З плюсаў гэтага пляжа можна адзначыць адносна высокую развітанасць інфраструктуры і магчымасць актыўнага адпа-

чынку. Галоўныя мінусы: пляцоўка знаходзіцца далёка ад прыпынку грамадскага транспарту, паблізу няма крамы, таму актыўны адпачынак «працягваецца» ў выглядзе хуткай хады ў краму па ваду ці марозіва.

Ляніва і з нечаканасцямі

Для паходу на Цнянскае вадасховішча (дарэчы, гэта адзін з лідараў сярод пляжаў сталіцы па колькасці наведвальнікаў) наўмысна абралі будзённы дзень. Думалася, народу будзе менш, а значыць, колькасць магчымасцяў, каб аб'ектыўна ацаніць усе выгоды гэтага месца адпачынку, адразу павялічыцца.

Як ні дзіўна, спадзяванні на тое, што вечарам працоўнага панядзелка людзі ў большасці сваёй на пляжах не разлежваюцца, не спраўдзіліся. Як толькі ўдалечыні бліснула вада, там жа няцяжка было разгледзець і бераг, літаральна запалонены адпачывальнікамі. Падышоўшы бліжэй, зразумелі, што зрок не падмануў. Не крымскі пляж, зразумела, дзе адпачывальнікі ляжаць на пяску ледзь не ў два ярусы, але ж людзей дастаткова.

Досыць вялікая частка пляжа, адразу каля ўвахода, — звычайная зялёная трава. Але варта адысці крыху далей — і вы знойдзеце выдатны пясоч, які хоць і не надта жоўты і сыпучы, але чысты, без смецця і вострых камянёў. На беразе ўдалося налічыць з дзясяткаў альтанак-грыбоў са скамейкамі і столікамі, прыкладна столькі ж кабінкаў для пераапраанання, а таксама шмат звычайных лавачак. Заўважылі дзве валебольныя пляцоўкі, дзе ваўсю ішла гульня...

Трэба сказаць, што на Цнянскае вадасховішча надзвычай шмат людзей прыходзяць адпачываць з дзецьмі: малечы тут ёсць чым заняцца. Горкі, лясвічкі, арэлі — усё гэта здольнае заняць дзіцячую ўвагу, пакуль бацькі адпачываюць. Каб купацца, дзецям адвядлі спецыяльнае месца каля берага, якое агароджана.

А дзе ж купіць напоі ці марозіва? Адзінае, што можна набыць на цнянскім пляжы вечарам у панядзелак, — гэта разліўны квас, паўлітра якога каштуе 4 тысячы рублёў. Функцыю забеспячэння адпачывальнікаў на Цнянцы прахалоджвальнымі напоямі і марозівам выконвае ўніверсам, міма якога праходзіць сцежка на пляж. Ідучы з крамы, людзі нясуць да вады вялізныя пакеты з пакупкамі.

Наступны момант, які можа зацікавіць чалавека, што выпраўляецца пакупацца і загарэць, — гэта бяспека. На беразе Цнянкі заўважаем пост выратавальнікаў, што дзяжураць як на беразе, так і ў лодцы на вадзе. На мастку, ледзь не пад парогам вырата-



вальнага паста, сабралася групка людзей. Падлеткі, маладыя мужчыны і нават досыць сур'ёзнага ўзросту дзядзькі па чарзе скачучы ў ваду. Як толькі выратавальнік адвернецца, нхтат тут жа дае нырца.

— Не байцеся? — цікавімся.

— А чаго баяцца? Плаваю я добра. Хіба штрафу? Колькі дзён таму я чуў, што тут пару пратаколаў выпісалі тым, хто з моста скакаў.

Шум на беразе пачаў стамляць, таму хацелася знайсці месца пацішэй. Заўважылі, што некаторыя наведвальнікі ідуць загараць не на пясчаны пляж, а на востраў, які знаходзіцца крыху паводаль. Як аказалася, там пляжа з пяском няма наогул, але гэта не перашкаджае загараць і купацца. Людзей жа нашмат менш. Суседа ты не бачыш за высокай травой і хмызняком, від з берага адкрываецца проста цудоўны. Ды ёсць адно «але»: калі на пляжы вельмі чыста, то на востраве амаль каля вады ляжаць гурбы смецця, якое пакінулі наведвальнікі раней. Бутэлі і пакеты паўсюдна. Вось ужо нечаканасць пасля добрага ўражання ад берага! Зразумела, што для адпачынку ёсць «афіцыйны» пляж, і ён у парадку, але ж крыўдна за нашых людзей. Сметніца на Цнянцы дастаткова, няхай і не непасрэдна на востраве.

А ўвогуле... Узровень задаволенасці адпачынкам залежыць не толькі ад сэрвісу, але і ад настрою. Таму ўдалага ўсім купання і добрага надвор'я!

Ганна ГАРУСТОВІЧ, Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ, Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ



МОЙ ДОМ — МАЯ... ТУРМА?

Зрабіць нас маладымі і здаровымі ніхто не ў сілах. А вось пазбавіць ад адзіноты і страху перад заўтрашнім днём можна. Так лічыць пенсіянер са Жлобіна. І прапаноўвае стварыць у кожнай вобласці пансіянаты для адзінокіх старых.

«Інтэрнат — не тое месца, дзе хацелася б правесці апошнія дні свайго жыцця...»

Барыс Макоўскі жыве ў славутым горадзе металургаў. У дыктоўным доме, які калісьці пабудаваў уласнымі рукамі. Штомесца, без затрымак, атрымлівае пенсію. Чаго б, здавалася, яму не хапае?.. Падчас гутаркі зразумела: гэты чалавек, які ўжо размяняў сёмы дзясятка і не першы год жыве адзін, занепакоены бяспекай такіх жа адзінокіх пенсіянераў, які сам.

— Толькі зірніце, — развязвае Барыс Рыгоравіч тоўстую папку, з якой на стол высыпаюцца газетныя выразкі. — Старыя практычна штодзень становяцца лёгкай здабычай махляроў і іншых несумленых людзей. Вось бабулю наведаль людзі пад выглядам сацработнікаў, а пасля іх сыходу як у ваду канулі 2 млн рублёў. А тут, чытайце, далёкія сваякі ўвялі старому ў вушы, што будуць яго даглядаць. Самі ж, калі той аформіў кватэру ў спадчыну, пачалі шукаць яму месца ў інтэрнаце. У дамах-інтэрнатах, бясспрэчна, вырашаны ўсе бытавыя пытанні старых. Але гэта не тое месца, дзе кожнаму з нас хацелася б правесці апошнія дні свайго жыцця...

Жыць аднаму (і гэта Барыс Макоўскі цудоўна разумее) — таксама не найлепшае рашэнне праблемы. Хваробы і цяжар адзіноты робяць жыццё ва ўласных сценах сапраўдным зняволеннем...

— Большасць старых акружаны клопатам дзяцей і ўнукаў. За такіх можна толькі парада-

вацца. Але ж ёсць і такія, у якіх няма дзяцей альбо яны сваім дзецям не патрэбны... Так складалася, што я практычна ўвесь час адзін. Гляджу тэлевізар, чытаю кнігі, думаю нешта... У мяне ёсць цудоўны субяседнік — мой Бой. Ён мяне слухае, ніколі не пярэчыць (*сумна ўсміхаецца*). Я абмежаваны ў свабодзе, прывязаны да гэтага дома. Калі б і хацеў, не магу яго кінуць і паехаць хай сабе ў той самы санаторый. Ноччу прыйдуць і вынесуць усё, і ніхто не пачуе. А раптам захварэю? І, не дай Бог, памру? Дык мяне ж спахопяцца толькі праз дні 3-4. Адзін чалавек раскажываў, што, калі ён быў падлеткам, у яго сусед па лесвічнай пляцоўцы памёр. Дзверы ў кватэру адчынілі, калі ўжо пах на лесвіцу пайшоў. Дык вось, дзед проста паслізнуўся ў ваннай, зламаў нагу і не змог дабрацца да тэлефона, каб «хуткую» выклікаць. Урачы тады гаварылі, што паміраў ён, хутчэй за усё, доўга і пакутліва... Чуеш падобныя гісторыі і думаеш: а чаму гэта так? А што трэба зрабіць, каб было лепш? Вось і прыйшоў да высновы, што выратаваннем для адзінокіх старых могуць стаць так званыя пансіянаты.

ДАВЕДКА
У Беларусі, паводле інфармацыі на 1 красавіка 2012 года, пражывае 130 тысяч адзінокіх пенсіянераў.

«А чым беларускія старыя горшыя за японскіх?»

Барыс Рыгоравіч прапаноўвае пабудаваць прыстасаваны будынкі, якія пустуюць, да сумеснага пражывання адзінокіх старых. І для гэтага, мяркую ён, не спатрэбіцца нейкіх завоблачных сум.

— Усе ж старыя эканамічна незалежныя, атрымліваюць пенсію. У кожнага ёсць ложка, шафа, халадзільнік, тэлевізар — усё, што не-



Для Барыса Макоўскага і яго адзінага субяседніка Боя ўласны дом — што турма...

абходна для жыцця. Застаецца толькі сабраць чалавек 10 ахвотных і пасяліць разам. Галоўнае, каб пры гэтым дзяржава не ўмешвалася, каб людзі жылі самі, аўтаномна. Многія з задавальненнем пераехалі б, мне здаецца. Вось Шура, да прыкладу... Яна жыве ў 2-пакаёвай кватэры з 2 дарослымі дочкамі і малымі ўнукамі. Старой нічога не застаецца, як спаць на кухні на раскладушцы. А калі б быў такі дом, яна б сказала: «Жывіце, дачушкі, а я пайду туды». Яна б жыла ў такім доме, плаціла б за камунальныя паслугі і з задавальненнем кантактавала б з людзьмі свайго ўзросту.

Колькасць адзінокіх людзей з кожным годам расце. Калі чалавек зусім аслабне, да яго прыходзіць сацработнік і дапамагае яму. І гэта добра, гэта клопат дзяржавы пра сваіх старых. Але ж да кожнага асобнага работніка не прыставіш, таму, лічыць мой суразмоўца, трэба ствараць дамы сумеснага пражывання і тым самым не толькі даваць людзям права выбару, але і змяншаць нагрузку на сацыяльную сферу.

— З велізарнай хуткасцю растуць плячэжы за камунальныя паслугі — лішнія квадратныя метры аплачваюцца складана. Павялічваецца кошт прадуктаў харчавання. А калі б мы жылі разам, то траты неслі б значна меншыя. Пенсіянер змог бы прадаць сваю кватэру — якую б, у сваю чаргу, купілі маладыя сем'і — і пакласці грошы ў банк. За год працэнты б набягалі, і беларускія старыя маглі б дазволіць сабе паехаць раз у год недзе адпачыць нармальна. Паглядзіце на немцаў, японцаў. Як толькі пайшлі на пенсію, так і паехалі падарожнічаць. Чаму нашы людзі так не могуць? Могуць!

Усё ў руках мясцовай улады?

— А вы звярталіся са сваёй ідэяй да мясцовых улад? — цікаўлюся ў Барыса Рыгоравіча.

— Звяртаўся, і ўжо не раз... І усна, і пісьмова. На што атрымаў наступны адказ за подпісам старшыні Жлобінскага райвыканкама Л.М. Апанасюка (*зачытвае*): «Разгляд і рэалізацыя гэтага праекта патрабуюць істотных дадатковых фінансавых сродкаў, лічым разгляд пытання ў цяперашні час немэтазгодным».

Набіраю нумар прыёмнай Жлобінскага райвыканкама, але старшыня ў адпачынку, і мне раець звярнуцца да яго намесніка.

— Я ведаю гэтага чалавека, прыходзіў да нас, кансультаваўся, — імгненна ўключаецца ў гаворку Аляксандр ГУБАРЭВІЧ. — Але на той момант мы пры ўсім жаданні не маглі нічым дапамагчы. Проста ў горадзе не было прыдатнага памяшкання. Сёлета ж закрываецца Жлобінская школа-інтэрнат. Думаю, што асобныя спальныя памяшканні і можна было б адвесці пад гэты пансіонат... Але гэта на словах проста, а на справе... Ёсць шмат юрыдычных нюансаў, трэба, каб гэтым нехта займаўся. Тым больш, мы не бачым сёння нейкай крызіснай сітуацыі з адзінокімі пенсіянерамі. На тэрыторыі Гомельскай вобласці ёсць ажно 4 дамы-інтэрнаты агульнага тыпу для састарэлых...

Звязваюся з начальнікам аддзела развіцця і каардынацыі сацыяльнай дапамогі і сацыяльнага абслугоўвання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццянай ФЭДАРАВАЙ:

— Памяшканнямі, якія знаходзяцца на тэрыторыі раёна і вызваляюцца, распараджаюцца — у адпаведнасці з законам аб мясцовым кіраванні і самакіраванні — мясцовыя органы ўлады.

Мы нічога ім не навязваем. Вядома ж, формаў і відаў рашэння праблем адзінокіх людзей, зыходзячы з эканамічнай магчымасці рэгіёна, павінна быць як мага больш. Каб з «калейдаскопа» кожны мог выбраць нешта па душы і па фінансах. Што датычыцца ідэі вашага чытача, то ў Смаргонскім раёне па ініцыятыве мясцовых улад у 2011 годзе такі дом самастойнага сумеснага пражывання для адзінокіх старых адкрылі.

«Яны знайшлі сям'ю на старасці год»

— Што ўяўляе ваш дом сумеснага пражывання? — цікаўлюся ў начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва Смаргонскага райвыканкама Святланы НОРЫК.

— Наш дом самастойнага сумеснага пражывання нічога агульнага з сацыяльнымі ўстановамі, якія функцыянавалі дагэтуль, не мае. Ён для актыўных старых. Там, што немалаважна, няма казёншчыны. Жывуць бабулі і дзядулі абсалютна самастойна, гаспадарыцца на агульнай кухні, плячэжы за камунальныя паслугі, а сацыяльны работнік прыходзіць і дапамагае па неабходнасці. У доме тры жылыя пакоі: у двух жывуць па чатыры чалавекі, у адным — двое. Праз дарогу ад дома — крама і пошта, ёсць ФАП, аўтобусны прыпынак недалёка, да райцэнтра — усю 9 кіламетраў.

— Як прыйшла ідэя?

— Жыццё падказала. Колькасць адзінокіх старых, якія пражываюць у нашым раёне, складае 731 чалавек. Асобныя жывуць на хутарах, дзе магчымасць зносінаў моцна абмежавана. Многія з іх яшчэ рухомыя і актыўныя, самі могуць сябе абслугоўваць, але сацыяльнага работніка чакаюць з нецярпеннем — пераважна, каб пагаварыць. Адлегласць жа ад аднаго хутара да другога немалая, часу на зносіны ў сацработніка застаецца нямнога. Ды і каб прывесці ў парадак хаты адзінокіх старых, пабудавання ў 50-я гады, трэба шмат грошай укладці. Бюджэт жа дзяржавы не гумовы. Вось мы і вырашылі паспрабаваць стварыць дом сумеснага пражывання.

— Мінула больш за год. Ці можна сёння сказаць, што эксперымент удаўся?

— Адназначна. Пры засяленні з кожным з пенсіянераў заключаецца дагавор на адзін год. І, як правіла, усе жыхары яго прадоўжылі. Нашы бабулі і дзядулі не нарадуюцца. І капеіку яны тут могуць нейкую эканоміць. Многія ўпершыню за апошнія гады змаглі сабе дазволіць новы халат і тапачкі. І бытавыя зручнасці ў аграгарадку адназначна ад тых, якія мелі старыя на хутарах: тут газавая ацяпленне, душ, гарачая вада кругласутачна. Яны знайшлі сям'ю на старасці год, ціск адзін аднаму мераюць. І, самае цікавае, зусім не ўзгадваюць пра свае пакінутыя хаты.

— Вось у Жлобінскім раёне, як мне сказаць, вырашэнне пытання ўпіраецца ў памяшканне? А ў вас з гэтым праблем не было?

— Паверце мне, памяшканне знойдзецца — было б жаданне. Мы разглядалі некалькі варыянтаў. У выніку ж спыніліся на будынку ў Белкаўшчыне: апошнія год-два ён пуставаў пасля таго, як адсюль выехаў сельвыканкам. За два месяцы разабралі яго і сабралі нанова. Прызнаюся, і сіл, і сродкаў было ўкладзена нямала. Вельмі важна, што нашу ідэю падтрымаў старшыня райвыканкама, бо, вядома ж, без яго згоды нічога б не атрымалася.

Штотраз, калі даводзіцца пісаць пра адзінокіх старых, здзіўляюся, як жа асобныя дзеці не любяць сваіх бацькоў... Адхрышчваюцца. Не даглядаюць іх. Адна справа, калі дзяцей няма, — рознае здарэцца ў жыцці. А ёсць жа і такія дзеткі, ад якіх праблем больш, чым дапамогі. Пюць, б'юць старых, забіраюць у іх пенсію...

Думаю, што ў кожным раёне знойдуцца людзі, якія, як і Барыс Макоўскі, жывуць у трывоце перад заўтрашнім днём. І ў сілах мясцовых улад пазбавіць іх гэтага страху, прадоўжыць актыўнае жыццё...
Надзея ДРЫЛА, фота аўтара.

ТЕХНОБАНК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2012 года

Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	01.07.2012	01.07.2011
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		52326,8	29626,5
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		145,5	14,4
4	Средства в Национальном банке	1103		106499,7	41078,0
5	Средства в банках	1104		130126,3	71932,6
6	Ценные бумаги	1105		45172,9	18815,1
7	Кредиты клиентам	1106		517402,0	330939,8
8	Производные финансовые активы	1107		-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		52,1	66,5
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		179790,5	72459,2
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		11164,7	9293,2
12	Прочие активы	1111		53022,9	56241,9
13	ИТОГО АКТИВЫ	11		1095703,4	630467,2
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		269,0	292,6
16	Средства банков	1202		103699,3	90969,8
17	Средства клиентов	1203		692705,4	343972,3
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		35929,9	63526,7
19	Производные финансовые обязательства	1205		259,7	9,4
20	Прочие обязательства	1206		10563,9	9919,8
21	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		843427,2	508690,6
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		57358,0	46586,9
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		7171,0	7171,0
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		149028,9	43714,2
27	Накопленная прибыль	1215		38718,3	24304,5
28	ВСЕГО КАПИТАЛ	121		252276,2	121776,6
29	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	12		1095703,4	630467,2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2012 года

Наименование банка: ОАО «Технобанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	01.07.2012	01.07.2011
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		54963,0	17405,5
2	Процентные расходы	2012		35265,9	14665,8
3	Чистые процентные доходы	201		19697,1	2739,7
4	Комиссионные доходы	2021		22973,7	14761,1
5	Комиссионные расходы	2022		4807,0	5258,6
6	Чистые комиссионные доходы	202		18166,7	9502,5
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		0,4	2,8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		(2516,9)	810,5
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		19021,2	27965,0
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(507,8)	(1104,5)
11	Чистые отчисления в резервы	207		(10872,4)	6496,1
12	Прочие доходы	208		30808,8	8520,4
13	Операционные расходы	209		56131,5	27139,1
14	Прочие расходы	210		4623,8	1596,7
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		34786,6	13204,5
16	Налог на прибыль	212		604,7	275,8
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		34181,9	12928,7

Председатель Правления
Главный бухгалтер
10 июля 2012 года

Д.Л. Михалевич
Н.А. Кузьмицкая



НА РЭКОРД

14 ліпеня, у Дзень моладзі на «Славянскім базары ў Віцебску», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай канфедэрацыі майстроў гіравога спорту Анатоль Яжоў плануе ўстанавіць новы сусветны рэкорд Кнігі рэкордаў Гінэса ў намінацыі «жым лежачы дзвюх гір па 22 кілаграмы папераменна на працягу адной хвіліны».

Упершыню ў Беларусі будзе зроблена спроба ўстанавіць сусветны рэкорд у гэтай намінацыі, паведамілі ў аддзеле ідэалагічнай работы Віцебскага гарвыканкама. 65-гадоваму спартсмену неабходна падняць гіры 140 разоў за 1 хвіліну.

Фіксаваць новы рэкорд у Віцебску будуць спартыўны камісар, прадстаўнік Кнігі рэкордаў Гінэса Джэк Брокбэнк, суддзя міжнароднай катэгорыі па гіравым спорце Уладзімір Садакоў (Архангельск, Расія), суддзя па гіравым спорце, чэмпіён свету і Еўропы, Саюзнай дзяржавы сярод майстроў Уладзімір Каташук (Віцебск, Беларусь). Акрамя суддзяў, у месцы ўстанаўлення рэкорда павінны прысутнічаць перакладчык, два фатографы або відэааператары. Вынік будзе адлюстраваны на спецыяльным электронным табло.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СУМНА НЕ БУДЗЕ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ірына Алеграва выступіла ў Летнім амфітэатры са сваім развітальным турам. А ў ноч з 11 на 12 ліпеня прагучалі «Песні лета», якія выканалі Дзмітрый Калдун, Сяргей Лазараў, Жанна Фрыске, Аляксандр Рыбак і іншыя.

Сёння ў 20.30 у Летнім амфітэатры распачнецца ўрачыстае адкрыццё XXI Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Выступяць Валерыя, Сяргей Лазараў, Леў Лешчанка, Барыс Маісееў, Пелагея, Аляксандр Разенбаум, Жанна Фрыске, група «Буранаўскія бабулі», Дзяржаўны акадэмічны ансамбль народнага танца імя Ігара Маісеева (Расія), нашы «Сябры», «Песняры», «Верасы», Дзяржаўны ансамбль танца Рэспублікі Беларусь і іншыя.

Сярод замежных «зорак» — легендарныя Крыс Норман, Саманта Фокс, група «The CAVERN BEATLES» (Вялікабрытанія)...

Як і ў апошнія гады, усіх глядачоў, якія будуць сачыць за трансляцыяй цырымоніі адкрыцця «базару», прыемна здзівіць афармленне сцэны і насамрэч чароўнае асвятленне... Калі не пашчасціла набыць білеты, уключайце тэлевізары. Сумна не будзе!

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАЦЯГНУЛА НА ВУГРА

Работнікі Мядзельскай міжрайінспекцыі затрымалі на возеры двух непрацуючых грамадзян, якія пры дапамозе 170 донных вудаў незаконна здабылі дзевяць асобін вугра.

— Гэты від для аматарскай лоўлі забаронены, — нагадалі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. — Вага ўлова склала 11 кілаграмаў. Шкода прыродным рэсурсам ацэнена ў 4,5 мільёна рублёў. Зараз праваахоўныя органы вырашаюць пытанне крымінальнай адказнасці браканьераў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПЫТАННІ І АРЬЕНЦІРЫ КАМАНДЫ КАНДРАЦЬЕВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Дакрануся да хваравітай тэмы «Абцяў і не ўзяў». На кожным зборы я казаў: «Хлопцы, я еду — у мяне кантракт. А вы яшчэ не гаранталі сабе месца ў складзе», — кажа Кандрацьеў. — Ім трэба гуляць, але яны не гуляюць. Менавіта таму і не трапілі ў заяўку. На Алімпіяду едуць тыя, хто гатовы гуляць і выконваць задачу, якая стаіць перад намі. І я ўзяў тых, хто мае гульнявую практыку.

Закранулі на прэс-канферэнцыі і тэму Рэнана Брэсана. Паўабаронца БАТЭ нядаўна атрымаў беларускае грамадзянства, за моладзевую зборную раней не выступаў, але трапіў у спіс як адзін з трох вопытных футбалістаў. Гэта выклікала абурэнне і ў БАТЭ, якому хутка гуляць у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў.

роўныя. Ёсць шмат матэрыялу па гэтых камандах. І, шчыра кажучы, асабліва ўражае Егіпет. Калі выканаем задачу, буду лічыць: зрабілі ўсё, што маглі.

□□□

Напярэдадні вылету футбалісты не толькі прымалі ўдзел у афіцыйных провадах алімпійцаў, але цёплым вечарам правялі сваю заключную трэніроўку ў Мінску перад адлётам. Пасля занятку, які цягнуўся крыху больш за гадзіну, хлопцы адказалі на пытанні журналістаў.

— Мінулы тыдзень быў цяжкім. Але я дамовіўся з БАТЭ і прыехаў у зборную ў добрым настроі, — тлумачыць сітуацыю Рэнан Брэсан. — У мяне, як і ва ўсіх, матывацыя вялікая. Таму будзем узмоцнена рыхтавацца, каб дасягнуць поспеху. Алімпіяда? Зразумела, я заўжды «хварэў» за Бразілію. Не ведаў,



Георгій Кандрацьеў з думкамі пра Алімпіяду.

Фота Надзеі БУЖАН.

— Для мяне падобная рэакцыя была поўнай нечаканасцю, — працягвае трэнер. — Але чаму? Бо закрануты кантакт «зборная — клуб». Я казаў, што, калі мы хочам нечага дасягнуць разам са зборнай, мы павінны аб'яднацца. Мне неабходны футбаліст, і я яго выклікаў. Аднак, калі гулец патрэбны камандзе, дашліце паперу, што мы яго не адпускаем. Крыўды з майго боку не будзе. Але нічога не дасылаюць, пачынаецца ціск на футбаліста.

Хлопцы разумеюць, што нам патрэбны падобны гулец. Нам трэба не толькі абараняцца, але і атакаваць. Менавіта таму я і запрасіў Брэсана і Карніленку.

Пра задачы, якія паставілі перад камандай, Кандрацьеў выказаўся шчыра, нічога не ўтойваючы:

— Задача — выйсці з групы. Яна вельмі цяжкая. Будзем аб'ектыўна глядзець на рэчы. Адно месца, мяркую, забраніравала сабе Бразілія — галоўны фаварыт турніру. А на другую пучэўку ў нас, Новай Зеландыі, Егіпта шанцы

што ў жыцці будуць перамены і я буду гуляць за Беларусь. Аднак цяпер я гуляю тут і буду рабіць усё магчымае, каб мы перамаглі бразільцаў. Летась з БАТЭ атрымалася сапернічаць з «Барселонай» і «Міланам», аднак, напэўна, паядынак супраць Бразіліі будзе пакуль галоўным матчам маёй кар'еры.

Дарэчы, капітанам зборнай абралі мінскага «дынамаўца» Станіслава Драгуна. Менавіта ён разам з іншымі хлопцамі заваяваў у мінулым годзе «бронзу» моладзевага чэмпіянату Еўропы, што дазволіла беларускаму футболу трапіць на Алімпіяду.

— Мы едзем у Англію і спадзяёмся, што зможам выйсці з групы, прайсці далей у плей-оф, — кажа Станіслаў. — Адказнасці зараз больш, чым перад чэмпіянатам Еўропы, але хваляванна — менш. Калі казаць пра сапернікаў, бачыць толькі склад бразільцаў. Няма чаго расказаваць. Што ні прозвішча — «зорка».

Тарас ШЧЫРЫ.



белагропромбанк
традиции будущего

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		882 800,6	428 910,1
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		5 125,9	2 505,3
4	Средства в Национальном банке	1103		6 002 817,9	4 191 084,4
5	Средства в банках	1104		1 825 774,0	224 870,3
6	Ценные бумаги	1105		2 589 388,9	1 419 526,8
7	Кредиты клиентам	1106		40 137 522,7	30 237 583,7
8	Производные финансовые активы	1107		134,2	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		699 618,8	390 268,9
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 149 925,3	603 207,7
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		-	1 946,3
12	Прочие активы	1111		225 018,8	146 385,4
13	ИТОГО активы	11		53 518 127,1	37 646 288,9
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		1 190 689,0	7 534 287,1
16	Средства банков	1202		9 693 347,4	6 427 264,6
17	Средства клиентов	1203		26 523 702,2	13 639 621,6
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		6 687 111,9	3 689 395,6
19	Производные финансовые обязательства	1205		929,7	770,9
20	Прочие обязательства	1206		527 612,6	224 420,0
21	ВСЕГО обязательства	120		44 623 392,8	31 515 759,8
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		6 603 635,0	5 003 635,0
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		330 189,9	250 189,9
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		795 605,5	311 417,2
27	Накопленная прибыль	1215		1 165 303,9	565 287,0
28	ВСЕГО капитал	121		8 894 734,3	6 130 529,1
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		53 518 127,1	37 646 288,9

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за январь–июнь 2012 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		5 443 924,2	1 770 108,0
2	Процентные расходы	2012		3 995 927,3	1 077 754,3
3	Чистые процентные доходы	201		1 447 996,9	692 353,7
4	Комиссионные доходы	2021		363 714,6	196 694,3
5	Комиссионные расходы	2022		71 087,6	41 302,9
6	Чистые комиссионные доходы	202		292 627,0	155 391,4
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		327,2	635,1
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		40,0	48,8
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		99 404,2	225 121,5
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(32 062,4)	(148 353,3)
11	Чистые отчисления в резервы	207		748 241,9	461 715,7
12	Прочие доходы	208		253 874,6	59 393,7
13	Операционные расходы	209		548 348,2	268 251,1
14	Прочие расходы	210		81 754,2	32 003,4
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		683 863,2	222 620,7
16	Налог на прибыль	212		128 255,6	63 170,0
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		555 607,6	159 450,7
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях				
19	Базовая прибыль на простую акцию	22		-	-
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23		-	-

Председатель Правления

И.о. главного бухгалтера

Дата подписания «6» июля 2012 г.

В.И.Подковыров

И.А.Медвецкий

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК



время работы Контакт-Центра Банка

8.00–20.00 – рабочие дни

8.00–18.00 – выходные и праздничные дни

www.belapb.by

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life, velcom, МТС) – по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2 выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

У прыроды «непажаданых» няма

Паняцце «дзікія жывёлы непажаданых відаў» плануецца выключыць з «Правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання», паведамлілі ў прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.

Падчас падрыхтоўкі змяненняў і дапаўненняў да правілаў, калі свае заўвагі маглі выказаць як юрыдычныя асобы, так і грамадзяне, ад неабякавых паступіла мноства прапановаў і заўваг. У прыватнасці, спецыялісты міжведамаснага каардынацыйнага савета, якія якраз і распрацоўвалі вышэйназваныя папраўкі, разгледзелі сотні лістоў ад звычайных людзей. Найбольш часта ў гэтых зваротах утрымлівалася просьба менавіта аб выключэнні тэрміна «непажаданых відаў». Грамадзяне лічаць, што такіх у прыродзе, у прынцыпе, быць не можа. Агульную заўвагу прынялі да ведама — з новай рэдакцыі правілаў гэты тэрмін плануецца выключыць. Аказваецца, зараз да непажаданых відаў адносяцца шэрая чапля, янотападобны сабака, лісіца, воўк, шэрая варона, а таксама баклан. Адносна апошняга: прапанавана дазволіць паляванне на птушку, аднак толькі ў тых месцах, дзе сапраўды баклан прыносіць шмат шкоды.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Воложинского райпо (продавец) **ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА № 117,** инвентарный номер 632/С-24275, об. пл. 113,3 кв.м, расположенного по адресу: Минская область, Воложинский район, г.п. Ивенец, ул. Дзержинского, д. 9.

Начальная цена с НДС – 60 000 000 бел. руб.

Площадь земельного участка – 0,0297 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользования).

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в евро (EUR) – 3012108260032; в долларах США (USD) – 3012108260029; в российских рублях (RUB) – 3012108260045; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlf.by.

Аукцион состоится 14.08.2012 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 10.08.2012 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

■ Падпіска-2012

НОВЫЯ ПРЫЗЫ — ДЛЯ НОВЫХ АДРАСАТАЎ

Ва ўчарашнім нумары газеты быў надрукаваны анонс аб правядзенні розыгрышу сярод прыхільнікаў «Звязды», якія аформілі падпіску на 3 квартал і другое паўгоддзе 2012 года.

Віншваем тых, каму ўсімніхулася фартуна і яны сталі ўладальнікамі каштоўных прызоў. Ну а тым, каму не пашанцавала, раім не засмучацца. Аформіўшы падпіску і даслаўшы купон, вы ў любым выпадку будзеце атрымліваць газету, чэраючы з яе аператыўную і карысную для сябе інфармацыю. І працягвайце гуляць.

10 ліпеня 2012 года адбыўся розыгрыш прызавага фонду рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду», арганізатарам якой з'яўляецца ўстанова «Рэдакцыя газеты «Звязда» (УНП 100155376), размешчаная па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Рэкламная гульня «Падпішыся на «Звязду» зарэгістравана Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь 20 красавіка 2012 года (пасведчанне № 2008) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 5 мая па 30 верасня 2012 года ўключна сярод падпісчыкаў газеты «Звязда» трэцяга квартала або другога паўгоддзя 2012 года.

Удзел у гульні прынялі 342 падпісчыкі газеты «Звязда». Прызавы фонд гульні разыграны поўнасьцю.

Прызвы сярод удзельнікаў гульні размеркаваліся наступным чынам:

электрапрасы FA-5603-1 выйгралі:

Коваль Алена Васільеўна, в. Мачуль Столінскага раёна, Карповіч Мікалай Якаўлевіч, г. Віцебск,

Кузняцова Праскоўя Ануфрыеўна, г. Жлобін, Такарчук Валянціна Іванаўна, в. Куклічы Свіслацкага раёна, Вароніч Вольга Андрэеўна, в. Жорнаўка Асіповіцкага раёна, Целяшэўская Валянціна Іванаўна, г.п. Івянец, Пятровіч Лілія Мяфодзьеўна, г. Мінск, **электрачайнікі «Атлант» 02 выйгралі:**

Гурэцкі Віктар Мікалаевіч, в. Лаўрынавічы Баранавіцкага раёна, Грыгаровіч Валянціна Францаўна, в. Юркаўшчына Докшыцкага раёна, Бурачэнак Уладзімір Мікалаевіч, в. Новыя Барускі Рэчыцкага раёна, Вінаград Кацярына Дзмітрыеўна, в. Валеўка Навагрудскага раёна, Янчанка Мікалай Дзмітрыевіч, в. Аўсянка Горацкага раёна, Лойка Вера Аляксандраўна, г. Дзяржынск, Мазуркевіч Аляксандр Аляксандравіч, г. Мінск,

машыны кухонныя электрычныя «Белвар» КЭМ-36/220-4-23 выйгралі:

Бокач Аляксандра Іванаўна, г. Баранавічы, Грамыка Раіса Фёдаруна, в. Вялікі Поўсвіж Лепельскага раёна, Лісеенка Галіна Аляксандраўна, г. Мазыр, Шундрык Валянціна Міхайлаўна, в. Явар Дзятлаўскага раёна, Пятроўскі Аляксандр Мікалаевіч, в. Каўгары Асіповіцкага раёна, Рабая Валянціна Пятроўна, г. Жодзіна, Васількоўскі Алег Леанідавіч, г. Мінск,

пыласос «Віцязь» ПС-302 выйграла: Літвінковіч Наталля Вячаславаўна, в. Аляхновічы Маладзечанскага раёна, **суперпрыз — мікрахвалеую печ Daewoo KOR-4115 SA выйграла:**

Латушкіна Надзея Фёдаруна, г. Горкі Магілёўскай вобласці. Тэлефон для даведак па пытаннях правядзення рэкламнай гульні: (017) 287 19 68.

Утерянные представителем Белгосстраха по Фрунзенскому району г. Минска бланки квитанций о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1СУ серии KB №№ 1705776, 1705779 и страховые полисы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВС с № 3780568 по № 3780570 считать недействительными. УНП 101883943

Нестановичский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Начальная цена (рублей)	Задаток
1	д. Осинцы У-1 623285000101000020	0,2146	5 700 000	570 000
2	д. Тихоновичи № 1 623285008601000008	0,25	6 000 000	600 000
3	д. Тихоновичи № 2 623285008601000009	0,25	6 000 000	600 000
4	д. Тихоновичи № 3 623285008601000010	0,25	6 000 000	600 000

Задаток перечисляется на р/счет 3600619111102, ЦБУ № 611 ф-ла 500 Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, МФО 153001601, УНН 600181671, Нестановичский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901 до 08.08.2012 г. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельными участками. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 14 августа 2012 г. в 11.00 по адресу: аг. Малые Нестановичи, ул. Центральная, 25 Логойского района Минской области, здание Нестановичского сельского исполнительного комитета. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 8 августа 2012 г.

Контактные телефоны: (8 01774) 73 1 35, 73 1 08, 20 341, (8 044) 599 09 48.

Наш сайт в интернете logoysk.gov.by.

ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»

извещает владельцев акций Общества о том, что **ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД ПРОВОДИТСЯ С 20 ИЮЛЯ 2012 ГОДА** физическим лицам путем перечисления на вкладные счета, юридическим лицам — путем перечисления на расчетный счет. Размер начисления дивидендов составляет 588 рублей на одну акцию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «Белспецконтракт» 17 августа 2012 года проводит 13-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности.

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
129	Грузовой КрАЗ-255 Б1 ш. 590455, дв. 053601 1987 г. 4 кат. 108 871 км пробега	г. Брест в/ч 92504	1987	40 000 000	4 000 000
130	Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 171827, дв. 762723 1991 г. 3 кат. 109 571 км пробега	н.п. Лапицы в/ч 44540	1991	40 000 000	4 000 000
131	Автошасси Урал-4320-00-01 ш. 120062, дв. 416038 1989 г. 3 кат. 82 885 км пробега	г. Старые Дороги в/ч 48668	1989	40 000 000	4 000 000
132	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-18 1991 г. 4 кат. Партия 25 штук	г.п. Мачулищи в/ч 06752	1991	16 250 000	1 625 000
133	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-18 1991 г. 4 кат. Партия 25 штук	г.п. Мачулищи в/ч 06752	1991	16 250 000	1 625 000
134	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-18 1991 г. 4 кат. Партия 25 штук	г.п. Мачулищи в/ч 06752	1991	16 250 000	1 625 000
135	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-18 1991 г. 4 кат. Партия 25 штук	г.п. Мачулищи в/ч 06752	1991	16 250 000	1 625 000
136	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-18 1987 г. 4 кат. Партия 5 штук	н.п. Бобровичи в/ч 01264	1987	3 000 000	300 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, каб. № 637 17 августа 2012 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 14 августа 2012 года.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи 17 августа 2012 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 10-ти календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 278 09 98, факс (017) 278 09 98. Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер лота по порядку	Местоположение земельного участка	Начальная цена (руб.)	Размер задатка (руб.)	Расходы, связанные с подготовкой аукциона и документации, необходимой для его проведения	Условие проведения аукциона	Характеристика земельного участка	Кадастровый номер	Инженерная и транспортная инфраструктура
1.	Бобруйский район д. Щатково, пер. 4-й Юбилейный, 2	7 521 280	752 128	2 545 376 (расходы возмещает победитель аукциона)	Наличие не менее двух участников	Площадь 0,1808 га	№ 720884012601000173	Имеется подключение к электроснабжению

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 13.08.2012 года в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, ул. М.Горького, д. 41, каб. 2, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после публикации извещения в СМИ. Последний день приема заявления — 07.08.2012 года до 17.00. Информация о земельных участках по контактному телефону в г. Бобруйске 52-70-24.

Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок обязан предоставить следующие документы в комиссию по проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сельисполкома № 3604712110312 в АСБ «Беларусбанк», филиал 703, код 760, УНН 700045734, код платежа 04901;

- представителем гражданина Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:

1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднял только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и объявляет проданным предмет аукциона словом «продано», а участника аукциона — победителем в отношении соответствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить предмет аукциона по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион завершается, если после трехкратного объявления новой цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял своего номера.

4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии или организации до начала проведения аукциона в случае отсутствия участ-

ников аукциона либо если на объект аукциона претендует только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектом.

РАБОЧЫЯ СТАЛОВЫЯ: ЯКАСЦЬ ЕЖЫ — СА ЗНАКАМ МІНУС, РАСЦЭНКІ — СА ЗНАКАМ ПЛЮС...

Ахвотных паабедаць у такіх умовах няшмат

Дзяржкантроль правяраў працу 76 рабочых сталовых і ў кожнай(!) з іх знайшоў значныя парушэнні. У многіх месцах грамадскага харчавання кантралёры ўбачылі брудныя вокны, алюмініевыя лыжкі і відэльцы, старое абсталяванне, якое ў некаторых сталовых знаходзіцца практычна ў стане металалому. А яшчэ выявілі невыкананне санітарных нормаў і правілаў, умоў захоўвання прадукцыі, тэрмінаў прыдатнасці, нястачу ў стравах некаторых інгрэдыентаў, недаважванне страў...

Інтэр'ер і аздабленне сцен гандлёвай залы сталовай акцыянернага таварыства «Даламіт» (г. Віцебск), на якім працуе больш за тысячу чалавек, не змяняліся амаль 30 гадоў. Апошнія 10 гадоў практычна не абнаўлялася і тэхнічнае аснашчэнне сталовай. У заводскай сталовай ААТ «Мотавела» ўстаноўлена гандлёвая нацэнка ў памеры 70%, як у кавярні з досыць добрым узроўнем абслугоўвання. Аднак пры гэтым працоўнымі і службоўцамі быў выказаны цэлы шэраг прэтэнзій з нагоды элементарных рэчаў — такіх, як недастатковы час працы сталовай, павольнае касаванне абслугоўвання, паўхалодныя стравы, адсутнасць гардэроба...

Не дзіўна, што ахвотных паабедаць у такіх умовах няшмат. Вынікам незапатрабаванасці паслуг заводскага грамадскага харчавання і яго недагружанасці стала высокая стратнасць, што, у сваю чаргу, з'яўляецца тормазама для далейшага развіцця. У выніку заводскае грамадскае харчаванне, замест таго, каб развівацца, «згортваецца». Колькасць месцаў у сталовых вядучых прамысловых міністэрстваў і канцэрнаў за апошнія 2 гады зменшылася на 10 тысяч. Прадпрыемствы сталі адмаўляцца ад утрымання сталовых. Асабліва гэта тычыцца будаўнічых арганізацый, дзе больш за 50% работнікаў сілкуюцца так званымі «ссабойкамі».

Хоць, як адзначыў у сваім дакладзе на калегіі Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі яго старшыня **Аляксандр ЯКАБСОН**, забеспячэнне харчавання на працоўным месцы з'яўляецца значнай часткай сацыяльнага пакета і дэманструе ўвагу і клопат аб канкрэтных людзях з боку наймальніка, прафсаюза і, нарэшце, дзяржавы. Нацыя старэе, нагрузка на працаздольнае насельніцтва ўзрастае. Таму неабходна захоўваць і падтрымліваць здароўе людзей, выкарыстоўваючы для гэтага ўсе магчымыя спосабы. Але, як аказалася, гэтым не займаюцца ні працадаўцы, ні прафсаюзныя арганізацыі, заявіў Аляксандр Якабсон.

Навошта ў халадзільніку баян?

Як адзначае начальнік **Галоўнага ўпраўлення кантролю спажывецкага рынку і сферы паслуг Дзяржкантролю Уладзімір КАЛЕНІК**, у нашай краіне існуюць нарматывы адносна арганізацыі харчавання на працоўным месцы.

Так, калі ў змену працуюць больш за 200 чалавек, прадпрыемству неабходна мець сталовую, у якой колькасць месцаў павінна складаць 25% ад колькасці работнікаў, што працуюць у змене. Калі ў найбольш шматлікай змене працуюць менш за 200 чалавек — павінна быць сталовая-раздатчая, калі да 30 чалавек — дапускаецца мець пакой прыёму ежы.

Але, як аказалася, у Віцебску, Оршы, Полацку, Наваполацку няма сталовых у больш чым у 40% прадпрыемстваў. Прычым іх няма нават на такіх вядомых прадпрыемствах, як «Чырвоны Кастрычнік» (890 працоўных), Віцебскі завод радыёдэталей «Маналіт» (830 працоўных), «Сцяг індустрыялізацыі» (770 працоўных), «КІМ» (1200 працоўных).

І нават пры наяўнасці сталовых колькасць месцаў у іх не адпавядае нарматывам. Напрыклад, сталовая Віцебскага завода электравымяральных прыбораў разлічана на 80 месцаў, у той час як на прадпрыемстве працуюць 980 рабочых. Сталовая таварыства «Белвест» — на 152 месцы пры 1230 работнікаў, у сталовай ААТ «Віцебскія дываны» — 72 месцы на 900 працоўных. Няма сталовых і на многіх буйных прадпрыемствах Брэста, Гродна. Закрыты рабочыя сталовыя на шэрагу прадпрыемстваў Мінскай і Гомельскай абласцей.

Незадаволенасць рабочых выклікаюць вялікія чэргі ў сталовых МАЗа. На МАЗе працягласць перапынку на абед для работнікаў вытворчасці ўстаноўлена ў першую змену — 20 хвілін, у другую змену — 15 хвілін. За 20 хвілін перапынку абслужыць усіх ахвотных, вядома ж, немагчыма...

Захворанні органаў страўнікава-кішачнага тракта ў працаздольнага насельніцтва нашай краіны займаюць адно з першых месцаў і складаюць каля 10% ад усіх захворванняў. За апошнія 5 гадоў іх колькасць вырасла на 6%.

Урад прадпрымае пэўныя крокі для паляпшэння становішча. 7 лютага гэтага года **Саўмін прыняў пастанову № 127, якая прадпісвае стварэнне юрыдычнымі асобамі ўсіх формаў уласнасці ўмоў для харчавання работнікаў**. Пры гэтым прадпрыемства можа арганізаваць працу сталовай або абсталяваць памяшканні для прыёму ежы, або арганізаваць дастаўку харчавання па заказах работнікаў і вызносе абслугоўванне арганізацыямі, якія спецыялізуюцца на аказанні такіх паслуг.

Многімі прадпрыемствамі быў абраны, як ім здавалася, больш лёгкі шлях — абсталяванне памяшканняў для прыёму ежы. Але, па правілах, пакой для прыёму ежы павінен быць абсталява-

МАЙЦЕ НА ЎВАЗЕ

Пажадана, каб у любой арганізацыі, дзе прымяняецца наёмная праца, быў калектыўны дагавор. Гэты дакумент вызначае адказнасць і абавязальнасць двух бакоў (наймальніка і работнікаў) і дазваляе работнікам мець дадатковыя сацыяльныя гарантыі, акрамя тых, якія ўстаноўлены працоўным заканадаўствам. Патрабуецца ў старшыні прафсаюза камітэта, каб калектыўны дагавор быў падпісаны! І майце на ўвазе: Мінпрацы і сацыяльнай абароны Беларусі ўключыла палажэнне аб выплатах на патанненне харчавання ў «Прыкладны пералік працоўных і сацыяльных гарантый», што рэкамендуецца для ўключэння ў калектыўны дагаворы.

І не цяпіце, калі ваш прафсаюзны лідар займае пасіўную пазіцыю ў пытаннях забеспячэння работнікаў якасным харчаваннем. Патрабуецца ад яго, каб ён дамаўляўся з працадаўцам наконт арганізацыі і патаннення харчавання. Асабліва гэта тычыцца вызваленых прафсаюзных лідараў на вялікіх прадпрыемствах. Калі ж прафсаюзны дзеяч не можа дамовіцца з наймальнікам, яму не месца на гэтай пасадзе.

ны рукамынікам, стацыянарным кіпячальнікам, электрычнай плітой, мікрахвалевай печку, халадзільнікам. А што атрымліваецца на практыцы?

У шасці філіялах ААТ «Бабуліна крынка» ў пакоі для прыёму ежы ёсць толькі сталы, крэслы, шклянкі і электрарайнікі. У пакоі прыёму ежы самога ААТ «Бабуліна крынка» — два халадзільнікі, але няспраўныя. Як высветлілася, у адным з іх знаходзіліся пустыя каністры і баян(!) Не нашамт лепш і ў многіх іншых арганізацыях.

Дарагавата, аднак...

Сярэдні кошт абеду ў рабочай сталовай сёння вагаецца ў межах 10-20 тысяч рублёў і вышэй. У некаторых сталовых памер нацэнкі дасягае 50% і больш. Напрыклад, на прадпрыемствах таварыства «Белвест» у апошні час нацэнка вырасла з 70 да 85%.

Пры фарміраванні цэн на прадукцыю ў сталовых Дзяржкантролем устаноўлены выпадкі завышэння граничнага памеру гандлёвых надбавак да адпускных цэн на сацыяльна значныя тавары — такія, як бульба, капуста, буракі, цыбуля, мясныя паўфабрыкаты, малако, рыс.

Па словах **міністра гандлю Беларусі Валянціна ЧАКАНАВА**, толькі каля 30% выптворчых арганізацый часткова кампенсуюць сваім работнікам кошт харчавання дзякуючы ўласным сродкам, вылучаючы датацыі ад 1 да 12 тыс. рублёў у дзень або кампенсуючы да 50% кошту абеду. Некаторыя прадпрыемствы рэалізуюць прадукцыю ў сталовай без нацэнкі. І ў гэтым пытанні далей не ўсё залежыць ад фінансавага стану прадпрыемства. Так, калі ўзяць два такія фінансава ўстойлівыя прадпрыемствы, як «Мілавіца» і «Элема», то арганізацыя харчавання на першым з іх з'яўляецца прыкладам для астатніх, а вось на другім — ілюстрацыяй таго, як не павінна быць.

Вельмі добра, што бясплатна харчуюцца ў сваіх сталовых работнікі Ваўкавыскага, Ашмянскага мясакамбінатаў, некаторыя іншыя прадпрыемстваў. Але такія прыклады, на жаль, адзінак.

Пажадана ў людзей даволі простыя: яны хочуць, каб ім у абед падавалі не ледзь цёплыя катлеты з астыльным пюрэ, а гарачыя стравы належнай тэмпературы, каб быў павялічаны час працы сталовых, каб на касе хутчэй разлічалі, каб алюмініевыя лыжкі і відэльцы замянілі на сталовыя прыборы з нержавеючай сталі, каб на сталах былі абрусы і сурвэтки. Каб, нарэшце, быў зніжаны кошт абед... Мабыць, кіраўнікі — рэдкія госці ў рабочых сталовых, паколькі большасць заводскіх пунктаў грамадскага харчавання зараз у непрацадзільным стане. Бо арганізацыя харчавання на вытворчасці знаходзіцца менавіта ў руках наймальніка. Як будучы харчаванца ў свой абедзёны перапынак работнікі — залежыць ад яго сумлення.

Святлана БУСЬКО.

СЁННЯ

Месяц


Апошняя квадра 11 ліпеня. Месяц у сузор'і Цяльца.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	4.53	21.36	16.43
Віцебск	4.35	21.34	16.59
Магілёў	4.43	21.27	16.44
Гомель	4.49	21.14	16.25
Гродна	5.10	21.50	16.40
Брэст	5.20	21.42	16.22

Імяніны

Пр. СВЯТЫХ АПОСТАЛАЎ ПЯТРА І ПАЎЛА. К. Веранікі, Веры, Яніны, Андрэя, Брунона, Васіля, Яна.

ЗАЎТРА



...у суседзях

Варшава	+18...+21°C	Кіеў	+22...+24°C	Рыга	+17...+18°C
Вільнюс	+18...+20°C	Масква	+25...+27°C	С.Пецярбург	+24...+26°C



Даты Падзеі Людзі

1820 год — нарадзіўся Ян Казімір Завіша, беларускі археолаг. Адным з першых даследаваў стаянкі каменнага веку на тэрыторыі Беларусі. Вывучаў пытанні засялення старажытнымі людзьмі берагоў рэк Віліі, Дняпра і Нёмана, міграцыю і культурныя сувязі славян. Заснаваў і выдаваў «Археологические ведомости» (1873-1882).

1879 год — нарадзіўся Сяргей Утачкін — адзін з першапраходцаў авіяцыі, спартсмен, пераможца гонак, весялун, «кумір рыбакоў», веласіпедыстаў, жанчын і вулічных хлопчыкаў, які пісаў пра яго тагачасныя газеты. Вялікі адэсіт спрабаваў узляцець на аўтамабілі, прымацаваўшы да яго крылы. Лётаў на паветраным шары, аэраплане і нават на крыле ветрака. Ён падымаўся ў паветра над 70 гарадамі свету. Увогуле, легендарная асоба... А пачалося ўсё ў 1910 годзе, калі ў Адэсу з паказальнымі палётамі на аэраплане «Форман» прыехаў «першы лётчык Расіі» Міхал Яфімаў. Сяргей Утачкін, якому тады ўжо было трыццаць два гады, прысутнічаў на гэтых палётах у якасці гледача і «захварэў» на авіяцыю на ўсё жыццё. Мала таго, ён схітрыўся палятаць на гэтым «Формане». Адзін! Без інструктара. Дарэчы, Утачкін стаў адзіным у свеце пілотам, які проста сеў у самалёт і паляцеў. Праўда, самалёт злёгка пацярпеў пры прыземленні, але гэта ўжо дробязі. Памёр піонер паветраплавання ў 1916 годзе.

1957 год — нарадзіўся (вёска Адамаўка Чашніцкага раёна) Уладзімір Аляксандравіч Мядзведскі, беларускі вучоны ў галіне сельскай гаспадаркі, доктар сельскагаспадарчых навук (1998), прафесар (2000). Аўтар навуковых работ па спосабах павышэння натуральнай рэзістэнтнасці арганізма жывёл, распрацоўкі мінеральных кармавых дабавак з мясцовай прыроднай сыравіны, экалагічных аспектах абароны навакольнага асяроддзя.

Было сказана Якуб Колас (1882—1956), паэт, пісьменнік, грамадскі і навуковы дзеяч: «У кожны момант і на кожнай мясцінцы зямлі адбываюцца найцікавейшыя рэчы і складаюцца самыя дзівосныя казкі, падобныя іншы раз да праўды, і нараджаецца праўда, яшчэ болей цікавая часамі, чым сама казка».

АД ПЕРШАЙ АСОБЫ

— Чаму ў некаторых заводскіх сталовых такія высокія нацэнкі на абеды? **Валянцін ЧАКАНАЎ**, міністр гандлю Беларусі:
— Сёння, калі сталовая сама аплачвае ўсе выдаткі па сваім утрыманні, нацэнка на прадукцыю ўласнай вытворчасці павінна быць не ніжэй за 70%. Гэта дазваляе ёй працаваць бясплатна. Калі ж прадпрыемства аказвае сваёй сталовай дапамогу (напрыклад, аплачвае транспартныя выдаткі, камунальныя паслугі, вылучае сродкі на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы, на патанненне харчавання), то памер гандлёвай нацэнкі на прадукцыю мінімальны — ад 10 да 35%.

Каб становішча з грамадскім харчаваннем на прадпрыемствах змянілася, неабходна павысіць персанальную адказнасць кіраўніка за арганізацыю харчавання на яго прадпрыемстве. Мэтазгодна пралісаць у кантракте з кіраўніком адказнасць за невыкананне патрабаванняў па арганізацыі харчавання. Важнае значэнне мае таксама эканамічная зацікаўленасць наймальніка — праз аднасенне затрат на патанненне харчавання на сабекошт выпускаемай прадукцыі або прадастаўленне падатковых прэферэнцый.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

■ Факт

У Лідскі замак — усёй сям'ёй

«Наша гісторыя. Нашы карані» — так называецца музейна-асветніцкая праграма выхаднога дня для сямейных наведванняў Лідскага замка, паведамляе інтэрнэт-сайт Лідскага райвыканкама.

Удзельнікі праграмы — гурток «Ваенная гісторыя Беларусі», рыцарскі клуб гістарычнай рэканструкцыі «Дайнава», народныя майстры Лідчыны і Лідскі гісторыка-мастацкі музей. Яны пазнаёмяць наведвальнікаў з жыццём і побытам сярэднявечча, традыцыямі лідчан XIII-XIV стагоддзяў, метадамі вырабу старажытных прадметаў са скуры, пацерак, металу, а таксама даспехаў, сярэднявечнага адзення і абутку. У праграму ўваходзяць выставы «Зброя Вялікага Княства Літоўскага», «Гербы на Лідчыне», «Партрэтная галерэя князёў ВКЛ», зала рэканструкцыі гістарычных падзей сярэднявечча «Побыт жыхароў Лідскага замка», сярэднявечная майстэрня. Будуць праводзіцца касцюміраваныя экскурсіі, сярэднявечныя гульні і танцы, майстар-класы па вырабе рэчаў з розных матэрыялаў, прымерка даспехаў. Праект «Вяселле ў замку сярэднявечча» прапануе абрад «Каранаванне жаніха».

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ЛЭДЗІ НА АЎТА

У раённым цэнтры Круглае адбыўся конкурс «АўтаЛэдзі-2012». Яго арганізавалі раённыя ўлады і мясцовае аддзяленне ДАІ разам з камітэтам БРСМ.

Аўтааматаркі творча прадставілі свае аўтамабілі і сябе за рулём. Адна з удзельніц конкурсу ўпрыгожыла свой аўтамабіль, як дзяўчыну: вейкі на фарах, вяночак на крышы, замест нумарнага знака — чырвоныя вусны.

Потым давалося паказаць сябе ў тэорыі і на практыцы: спачатку веданне правілаў дарожнага руху, а потым самая складаная частка — хуткаснае манеўраванне.

«АўтаЛэдзі-2012» у Круглым стала Юлія Кавалёва. Маладая журналістка, супрацоўніца раённай газеты «Сельскае жыццё» ездзіць на чырвоным «Сітраэне» і мае вадзіцельскі стаж больш за год. Другое і трэцяе месцы занялі Анастасія Радоўская і Лілія Семяновіч. Пераможцы пад апладысменты неаб'якавай публікі атрымалі дыпламы і каштоўныя падарункі. Усім удзельніцам конкурсу ўручылі заахвочвальныя прызы.

Ілона ІВАНОВА

УСМІХНЕМСЯ

З тлумачальнай: «Я напіўся, таму што трапіў у дрэнную кампанію. У мяне была гарэлка, астатнія піць не сталі».

— Мой муж, калі прыходзіць з працы, заўсёды глядзіць на мяне ваўком.
— А ты яго хоць корміш?
— Вядома, кожную суботу.



caricatura.ru

«САД МАРЫ» МОЖНА ПАБАЧЫЦЬ У СТАЛІЦЫ



Фестываль кветнікаў і ландшафтнай архітэктуры ў сталіцы завяршыўся, а кампазіцыі будуць радаваць мінчан і гасцей сталіцы да позняй восені.

Тэмай сёлетняга, восьмага па ліку, сталічнага фестывалю сталі сюжэты любімых кніжак. «Аліса ў краіне цудаў» і «Востраў скарбаў», «Сад мары» Дж. Осціна і «Буравеснік» М. Горкага — у скверы «Старосцінская слабада» непадалёк ад гасцініцы «Беларусь» можна пабачыць дзесяць тэматычных прыгожых кампазіцый з кветак і не толькі. Пірацкі куфар са скарбамі, чароўны трус і вялікі збан, шахматная кветкавая дошка — Мінск па праве лічыцца адной з самых «зялёных» сталіц Еўропы, дзе прыгажосць аб'ядноўваецца з цікавымі ідэямі.

Марына БЕГУНКОВА, фота аўтара.

ГАРАСКОП СТРИЖАК НА ЛІПЕНЬ

Прынята лічыць, што па гараскопе ліпень і жнівень — асаблівыя месяцы. Гэта — разгар лета, вас чакаюць святы, паздкі на дачу, магчыма, невялікі водпуск. Наогул, ліпень — вельмі нестабільны месяц, з рэзкімі перападамі надвор'я. Але рыхтавацца да таго, што прычоску ўбачаць на вуліцы, трэба загадзя...

12 ліпеня. Сёння лепш устрымацца ад стрыжкі, інакш моцна паўстаць праблемы ў розных галінах жыцця. Негатыўныя звычкі і заганы праявляюцца ў поўнай меры, а вось магчымаць кантраляваць свае эмоцыі, наадварот, зменшыцца.

13 ліпеня. Пасля стрыжкі, зробленай у гэты дзень, валасы стануць танчэйшымі. Затое яны будуць адрастаць павольна, і форма, створаная цырульнікам, захавецца надоўга. Магчыма, зменіцца і колер валасоў: яны стануць крыху цямнейшымі.

14 ліпеня. Сёння не самы лепшы дзень для наведвання цырульніка: моцна праявіць сябе розныя захворванні.

15 ліпеня. У гэты дзень асабліва карыснымі стануць розныя маскі для валасоў. Пажадана адаць перавагу сродкам, у складзе якіх шмат прыродных элементаў.

16 ліпеня. Стрыжка, зробленай у гэты дзень, пойдзе на карысць не толькі вашай знешнасці, але і духоўнаму свету.

17 ліпеня. Стрыжка прынясе шчасце і карысць, прыгожы знешні выгляд.



18 ліпеня. У гэты дзень спробы стварыць прычоску, якая ўпрыгожыць менавіта вас, увянчаюцца поспехам.

19 ліпеня. Згодна з усходнім павер'ем, стрыжка ў гэты дзень прыцягне да вас злых духаў, што, у сваю чаргу, адаб'ецца на здароўі і дабрабыце. Таму змену свайго знешняга выгляду лепш адкласці на іншы дзень.

20 ліпеня. Вельмі дрэнны дзень для стрыжкі валасоў: моцна праявіць сябе розныя захворванні. Калі вы жадаеце пазбегнуць праблем са здароўем, устрымайцеся сёння ад наведвання цырульнікага салона.

21 ліпеня. Калі пастрыгчыся ў гэты дзень, то валасы будуць лепш расці, стануць густымі і пышнымі. Але памятайце, што сёння проціпаказана хімічнае ўздзеянне на валасы (фарбаванне і г.д.). А складаная ўкладка, зробленая ў гэты дзень, пратрымаецца надоўга.

22 ліпеня. Стрыжка пойдзе на карысць не толькі вашай знешнасці, але і духоўнаму свету.

23 ліпеня. У гэты дзень лепш устрымацца ад стрыжкі, бо гэта можа прывесці да недамагання (павышэнне ціску, галаўныя болі, з'яўленне пачуцця страху).

24 ліпеня. Стрыжка прынясе шчасце і асалоду, прыгожы знешні выгляд.

25 ліпеня. Зробленая сёння стрыжка ўзбагаціць вас не толькі эстэтычна, але і практычна: вы станеце крыху багацейшымі.

26 ліпеня. Стрыжка, зробленая ў гэты дзень, не застаецца незаўважанай. Усе будуць зачараваны вашым новым абліччам.

27 ліпеня. У гэты дзень наведванне цырульніка дабраворна адаб'ецца не толькі на вашай знешнасці, але і на фінансавым становішчы. Сённяшня стрыжка валасоў прыцягне ў вашу жыццё багацце і дастатак.

28 ліпеня. Сёння можна звяртацца да цырульніка з любой ідэяй: ён правільна яе зразумеў і ўвасобіць у жыццё. Аднак пазбягайце экстрэмальных рашэнняў датычна свайго знешнасці.

29 ліпеня. Сёння лепш устрымацца ад стрыжкі.

30 ліпеня. Сёння выдатны дзень для наведвання цырульніка. Стрыжка, зробленая ў гэты дзень, зменіць у лепшы бок усё вашу жыццё. У бліжэйшыя месяцы пачнуць адбывацца дабраворныя змены ў асабістым жыцці, кар'еры.

31 ліпеня. У гэты дзень лепш устрымацца ад стрыжкі.

■ А не шкодзь!

НЕ ЗРАБІЎ ВИСНОЎ — АДКАЗВАЙ

Непрацуючага 30-гадовага грамадзяніна ўжо неаднойчы прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў выдання рыбалоўнай гаспадаркі і рыбалоўства. Ды, відаць, тая навука не пайшла на карысць, бо зараз браканьеру пагражае крымінальная адказнасць.

На выездзе з вадаёма ў Талачынскім раёне работнікі Аршанскай міжрайінспекцыі правярылі яго аўтамабіль і знайшлі ў багажніку лодку і дзве сеткі агульнай даўжынёй 100 метраў са свежай азёрна-рачнай рыбай. Усё гэта разам з уловам канфіскавана.

Шкоду прыродным рэсурсам ацанілі ў больш чым 21 мільён рублёў.

Сяргей РАСОЛЬКА

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛЯК (намеснік галоўнага рэдактара), С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, бухгалтэры: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;

e-mail: info@zvyazda.minsk.by



Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.

Тыраж 27.631. Індэкс 63850. Зак. № 3092.

Нумар падпісаны ў 19.30

11 ліпеня 2012 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12